

Той, каму нейкім чынам патрапіць вандраваць па  
Мсіслаўшчыне, напэўна пачуе слова *абнаравіць*, *апсом*,  
*апока*, *збойна*, *пустаць*, *камёлак*, *кабызіца*, *пеклавацца*,  
*мацая*, *валхвіць*, *віхлέць*, *лацнáць*, *гўкам*, *гамзіць*, *нажёр*,  
*пякун*, *панаробўка*, *пáраніна*, *адсачаць*, *раздруцца*, *рóила*,  
*падсыкнúць*, *тўбыль*, *трылюда*, *трахтаваць*, *схляснúцца*,  
*размудрэць*, *замануцца*, *шарудзіць*, *удзядзéць*, *настачыцца*,  
*спуціць*, *субычыцца*, *халайдра*, *шалапуцце*, *шалуп'еце*,  
*шкáрыда*, *уталон*, *нехуцáвы*, *хлепяслівы*, *нехармúзны*,  
*шарбавáны* і цэлы шэраг іншых, якіх няма ў беларускай  
літаратурнай мове.

Значэнне гэтых (і не толькі гэтых) слоў растлумачана ў слоўніку, што прapanуецца ўзазе чытачоў.

*Рэдактар*  
кандыдат філалагічных наўук  
*A. A. Крывіцкі*

## **УСТУП**

Невычэрпнае багацце народных гаворак — гэта ўдзячнай крыніца папаўнення і абагачэння слоўнікавага складу літаратурнай мовы. Дыялектная лексіка з яе трапнасцю, дакладнасцю, гібкасцю, выразнасцю пераносных значэнняў — каштоўнейшы скарб нацыянальной мовы. Іменна таму Я. Колас заклікаў уважліва вывучаць жывую мову народа. Звяртаючыся да пісьменнікаў, ён адзначаў: «Мы маём вялікі моўны запас, які незаслужана забыты намі, літаратарамі, і з поспехам ужываецца ў народзе. Значыць, перад увядзеннем кожнага новага слова, — раёў пісьменнік, — трэба добра абшарыць кішэні свае памяці, пераглядзець слоўнікавыя і фальклорныя крыніцы, прыслушацца да жывой гаворкі — а можа і знайдзецца якраз тое, што неабходна, што ўжо ўжывалася і чамусьці забыта ці ўжывалася і невядома нам»<sup>1</sup>.

Мова народа доўгі час шліфавалася, адточвалася, выпрацоўваючы найбольш яркія і адначасова канкрэтныя формы. З пакалення

---

<sup>1</sup> Якуб Колас. Збор твораў у дванаццаці тамах, т. XI. Мінск, 1964, стар. 431.

ў пакаленне перадавалася роднае слова, несучы захапленне і радасць, трывогу і хваляванне, смутак, спагаду і боль, а калі трэба — асуджэнне, пагарду і пякучую нянявісць, — перадавалася, каб, нарэшце, у здзіўляючым бліску вымоўнасці і чысціні набыць непаўторную дакладнасць і глыбіню эстэтычнага ўздзейння. «Найвялікшае багацце народа — яго мова! — пісаў М. А. Шолахаў. — Тысячагоддзямі прымнажаюцца і вечна жывуць у слоўах незлічоныя скарбы чалавечай думкі і вопыту»<sup>1</sup>. Безумоўна, народ у душы паэт, і імкненне да прыгожага, узвышанага дазволіла яму знайсці найбольш дакладныя азначэнні ў самым шырокім сэнсе гэтага слова, таму выкарыстанне лексічнага багацця народных гаворак у далейшым развіцці і ўдасканаленні беларускай агульнанацыянальнай мовы мае першаступеннае значэнне.

У беларускай мове многа паасобных гаворак, якія ў большай або меншай ступені адрозніваюцца ад другой.

Трохкутнік, які ўтвораны пры ўпадзенні р. Вяхры<sup>2</sup> ў Сож, ва ўсходній частцы Мсціслаўшчыны (Магілёўская вобл.), займае тэрыторыя Чырвонагорскага сельсавета. Тут, у вёсках гэтага сельсавета, на працягу амаль

<sup>1</sup> Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М., 1962, стар. 476.

<sup>2</sup> У наш час у геаграфічных картах, у некаторых матэрыялах па гідраніміцы пад упливам дысіміляцыйнага акання мясцовых гаворак укаранілася напісанне слова *Vixra*. Гэта няправільна. Там жа гавораць: *ля Вяхры, у Вяхру, за Вяхрай, на Вяхре* (у вымаўленні *ны Вяхре*). Дарэчы, у ранейшых пісьмовых матэрыялах

двух апошніх дзесяцігоддзяў збіраўся матэрыял дыялектнага слоўніка, што прапануеца ўвазе чытачоў. У слоўніку растлумачана значэнне 2170 слоў, не ўключаючы варыянтаў і форм. Але гэта невялікая частка з усяго сабранага і запісанага лексічнага матэрыялу. Калі меркаваць па такіх лічбах, можа паказвацца, што ў ваколіцах Мсціслаўля гавораць на нейкай іншай мове, якая карэнным чынам адрозніваецца ад мовы беларускай, і таму зразумець жыхара Мсціслаўшчыны цяжка ці проста немагчыма.

У сапраўднасці ж гэта не так. На Мсціслаўшчыне гавораць на такой жа беларускай мове, як, скажам, у цэнтральнай частцы Беларусі, ці яе заходніх абласцях. Случакі і віцябляне, гамяльчане і кобрынцы без аніякіх цяжкасцей зразумеюць мсціслаўцаў, як і на адварот: жыхары Мсціслаўшчыны вельмі добра зразумеюць тых жа слuchакоў або гродзенцаў ці палачан. Аснову мсціслаўскіх гаворак складае агульнабеларуская лексіка з яе граматычнымі формамі.

Безумоўна, значная група слоў уласціва толькі даным гаворкам, і далёка не ўсе слова, што бытуюць у дыялектнай мове, могуць прэтэндаваць на месца ў мове літаратурнай. Але і гэтыя слова не ўласцівы гаворку ад мо-

---

сустракаем напісанне (рускае). Вехра: Живописная Россия, т. III. СПб—М., 1882, стар. 419; Энциклопедический словарь, 39, т. XX. Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1897, стар. 102. То же сустракаем і ў савецкі час: Энциклопедический словарь. Изд. Русского библиографического института «Гранат», т. 29. М., стар. 390.

вы, а, наадварот, узбагачаюць нашу нацыянальную мову. Разам з тым у гаворках Мсці-слайшчыны бытую шэраг слоў, якія маюць поўную падставу на пастаянную пратіску ў літаратурнай мове. На паралельна нешырокай тэрыторыі бытуюць слова *каліць*, *указэя*, *джобгі*, *шасткі*, *слімэн*, *лабрэт*, *сябёр*, *склемець*, *тараніць*, *ажажурыць*, *напараджáць*, *віда*, *вазгрá*, *глутыра*, *паляўка*, *кавярзáць*, *жвянькаць*, *рóла*, *выхартавацца*, *хваруб'е*, *шалушыцель*, *жабіцца*, *ужалёць*, *стыкáцца*, *скуліндá*, але яны адразу запамінаюцца сваёй сакавітасцю, дасціпнасцю, адчувальнаі да-кладнасцю і выразнасцю, нават гукавым афармленнем. Слова нібы іграе, пераліваючыся ўсімі сваімі колерамі і адценнямі. І сэнс яго лёгка ўгадваецца з кантэксту. *Што ж ты хо-чаши — ён ужо не мацая, за дзевяты дзесятак пераваліла.* За цалюхтанькі дзень не субычыўся аднаго гвазда ў вілашнік загнаць. Хадзілі ж учора на кіно; во ўжо ж айдзе жывая указэя: і на рукі становяцца, і на конях усяк вы-дзелываюць, і адно толькі на галаве не ходзяць<sup>1</sup>. Нездарма А. М. Талстой адзначаў, што «...народная мова, алмазная мова заўжды расказвае пра жэст паўнакроўнага руху, максімальная руху, выразнага руху»<sup>2</sup>. І далей падкрэсліваў: «Чаму такая добрая і ма-стацкая мова народнай гаворкі? Таму што ў народнай гаворцы (разрадка наша,—

<sup>1</sup> Ва ўступе тут і далей прыклады прыводзяцца ў літа-ратурным запісу.

<sup>2</sup> А. Н. Толстой. Поли. собр. соч. в пятнадцати то-мах, т. XIII. М., 1949, стар. 414.

Г. Ю.) жывуць і заўсёды дзейнічаюць законы нараджэння мовы»<sup>1</sup>.

У мове народа адлюстраваліся яго света-погляд, яго жыццё, гісторыя. Мова народа данесла ў сабе да нашых дзён праз напласта-ванні стагоддзяў весткі далёкага мінулага. Актыўна бытую на Мсціслаўшчыне слова *гал-дамачыць* і досыць шматлікія ўтварэнні ад яго — *прагалдамачыць, дагалдамачыца, гал-дамачанне* і інш. Словы гэтага кораня заціка-вяць не толькі лінгвіста, але і гісторыка.

У народзе заўсёды моцна жыў здаровы атэістычны дух, аб якім так трапна пісаў В. Р. Бялінскі. Рускі народ, адзначаў вялікі крытык, глубока атэістычны, у яго няма і сле-ду рэлігійнасці. Гэта цалкам адносіцца і да беларускага народа. У многія слова, якія вы-ражаютць царкоўна-рэлігійныя паняцці, народ уклаў зусім супрацьлеглы сэнс. Не страх перад папом, царквой і самім богам выразіў народ словамі *благаславіць, маліцца, спавя-дацца, хрысціцца*, а прамую непавагу, ка-шчунства ў адносінах да «ўсявышняга» і яго зямных інстытутаў. Гэтыя слова звязва-юцца з грубасцю, з лаянкай, хоць, вядома, ужываюцца і ў іх прымым сэнсе. Гэта ў аблажнага, збешчанага мужчыны спытаюцца з іроніяй: *Паспавядаўся, каб лягчэй касілася? ці: благаславіўся наnoch градушчую?* А сварлі-вая жонка як устала, так і начала *маліцца* (*читаць мальбоны*), што ў хаце не ўседзіш. Або: *не памалёши, знаць, не прадыхне.* А якая-небудзь не вельмі паважаная кабета

<sup>1</sup> А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. XIV, стар. 353.

*пераксіць мацярыком, што вуши вянуць.* Пра царкоўны звон звычайна пачуеш грубае і зняважлівае — балабон, балабоніць, балабоненне. Словы, якія выражаютъ царкоўна-рэлігійныя паняцці, часцей за ёсё ўжываюцца іменна ў супрацьлеглым значэнні. Іх хутчэй за ёсё пачуеш у дачыненні да тых людзей, да якіх адносяцца з пагардай, непавагай. *Благаславіць, пераксіць* можа не ўсімі паважаны ў вёсцы чалавек, а пляткарка, сварлівая кабеціна. Гэта частка лексікі дае цікавы матэрыял для лектараў, прапагандыстаў, агітатораў.

У слоўніку адлюстраваны марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці гаворак Мсціслаўшчыны, усе іх асноўныя фанетычныя асаблівасці, паказаны надзвычай развітая форма- і словаўтворальная сістэма і магчымасці. У шматлікіх прыкладах адлюстроўваюцца стылівыя асаблівасці гаворак — у пабудове сказаў, ва ўжыванні слоў, іх дапасаванні, кіраванні і г. д. У мове бесперапынна дзейнічаюць словатворчыя законы, надаючы ёй магутнасць, выразнасць, прыгажосць. Народна-дыялектная мова стварыла шматлікія группы сінонімаў і дублетных слоў, якія выражаютъ самыя найтанчэйшыя адценні паняццяў. Яны надаюць мове выключную эмацыянальна-вобразную афарбоўку. Жывёла, напрыклад, можа проста пабегчы, але яна можа *вúхнуць, гóцнуць, джмúхнуць, дзягнуць, дунуць, жáхнуць, катануць, ламануць, лáснуць, матануць, махнуць, паляцéць, паймчáцца, джмы́хнуць, панéсца, плáхнуць, пусцíцца, шарáхнуць, шáхнуць.*

Па спосабу апрацоўкі матэрыялу слоўнік з'яўляецца тлумачальна-сінанімічным. Тлумач-

чэнне дыялектных слоў даеца, як правіла, шляхам падбору сіонімаў у літаратурнай мове, і толькі асобныя слова тлумачацца апісальна. Да апошніх адносяцца слова, якія ў літаратурнай мове не маюць сіонімаў ці граматычных форм.

Калі з літаратурных слоў прыводзіцца некалькі, на першае месца ставіцца тое, якое найбольш дакладна перадае сэнс дыялектнага і з'яўляецца найбольш ужывальным. Пры гэтым блізкія па значэнню сіонімы раздзяляюцца коскай, а больш далёкія — кропкай з коскай. У некаторых выпадках, калі літаратурны заменнік не зусім поўна перадае сэнс дыялектнага слова, прыводзяцца (у дужках) дадатковыя тлумачэнні.

Пры тлумачэнні дыялектных слоў-сіонімаў адсылкі даюцца на тое слова, якое ўжываецца больш шырока.

У слоўніку абсалютнай большасці ўключаны слова, якія не зарэгістраваны ў якасці літаратурнай нормы «Беларуска-рускім слоўнікам» 1962 г. Са слоў, якія бытуюць на Месці-слаўшчыне і зарэгістраваны ў БРС, у даны слоўнік увайшлі наступныя: асобныя, найбольш харектэрныя слова з паметай *абл.*, некалькі слоў з паметай *разм.*, а таксама тыя, не ўсе значэнні якіх зарэгістраваны ў БРС. У апошнім выпадку спачатку прыводзіцца агульна-літаратурнае значэнне, як правіла, без прыкладаў, а пасля — тыя значэнні, якія адсутнічаюць у БРС.

Загалоўнае слова даеца ў літаратурным напісанні і ў залежнасці ад гэтага займае месца ў алфавітным парадку. А побач (у

дужках) прыводзіцца яго транскрыбіраваны запіс, апрача тых выпадкаў, калі вымаўленне і літаратурнае напісанне супадаюць. У заглоўных словах захавана адна асаблівасць вымаўлення — *й* у канцы прыметнікаў і дзеепрыметнікаў.

Ілюстрацыйны матэрыял пададзен у транскрыбіраваным, набліжаным да гучання запісу. Транскрыпцыя прынята спрошчаная, блізкая да літаратурнага пісьма. Граматычныя паметы прыводзяцца наступныя: у назоўніках адзначаецца іх род, для астатніх часцін мовы ўказваецца іх назва. Да дзеясловаў даюцца канчаткі 1-й і 2-й асобы адз. ліку або толькі 3-й асобы, калі дзеясловоў у 1-й і 2-й асобе не ўжываецца. У тых выпадках, калі пры спражэнні змяняеца аснова, асабовыя формы прыводзяцца поўнасцю. Пры дзеясловах на *-іва-*, *-ыва-* апошні элемент асновы цяперашняга часу часам заключан у дужкі: *-(вы)ю*, *-(вы)іш*. Гэта азначае, што даны дзеясловоў пры спражэнні можа мець розныя формы: *абнырáўлію* і *абнырáўлівию*, *атмúздыю* і *атмúздывию*.

Закончанае і незакончанае трыванні дзеясловаў падаюцца асобымі артыкуламі, паколькі ў некоторых выпадках іх значэнні не супадаюць, напрыклад *атмúздáць* і *атмúздываць*, і нават сустракаюцца дзеясловы, трыванне якіх мяньяецца ў залежнасці ад значэння.

На Мсціслаўшчыне шырока ўжываюцца дзеясловы тыпу *гудзецца*, *гукнуцца*, *вугнявіцца*, *ашмуравацца* і г. д., якія не маюць адпаведных сіnonімаў у літаратурнай мове. Усе

Яны вызначааны як залежна-бессуб'ектныя формы ад адпаведных асабовых дзеясловаў. Такія формы абазначаюць дзеянне, якое не можа здзейсніцца сама па сабе, але суб'ект яго не падразумываецца і не ўказваецца.

Асаблівая ўвага звернута на пераноснае значэнне слоў (памета *перан.*), паколькі такое іх ужыванне для гаворак Мсціслаўшчыны надзвычай характэрнае.

Калі слова мае некалькі значэнняў, яны падаюцца пад арабскімі лічбамі ў парадку частаты іх ужывання. Амонімы даюцца як загалоўныя слова.

Прыводзяцца некаторыя найбольш характэрныя формы слоў (памяншальныя, іншы раз павелічальныя). Асобна яны не выдзяляюцца, а даюцца ў адным артыкуле з загалоўным словам і ў транскрыбіраваным запісу. При неабходнасці даюцца стылёва-сэнсавыя паметы (*спец.*, *гумар.*, *іран.*, *асудж.* і інш.), якія ўказваюць на асаблівасці ўжывання слоў. Г выбухное выдзяляеца графічна: **г, ғ.**

Усе асноўныя фанетычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці гаворак — у прыкладах.

Умоўныя скрааченні прыняты агульна-ўжывальныя, таму асобна спіс іх не прыводзіцца.